

пераклады

пераклады

Дылан Томас



...для мёртвага
няма заўтра...

Першазьвяры каханъя

Навэлы

ГОСЬЦЬ

Рукі наліліся стомай, хаця ўсю ноч праляжалі на ложку паверх прасьцінаў. Ён падносіў іх толькі да роту і да сэрца, якое заходзілася ў грудзях. Хваравіта-блакітныя ручайні венаў упадалі ў белае мора. Ад малака ў шчарбатым кубку побач ішла пара. Пачягнула раніцай. Ён зразумеў, што пеўні на двары закінулі галовы і кукарэкаюць на сонца. Прасьціны, якімі ён быў накрыты – ці ня саван? Заклапочанае ціканье гадзінніка паміж фотаздымкамі маці і нябожчыцы жонкі – ці ня голас зацятага ворага? Час літасьціва дазволіў съяціць на яго ложак сонцу, але бязылітасна адлічыў яму пару сысьці, калі надышла ноч, і ён яшчэ больш прагнуў чырвонага съятла і жыватворнага цяпла.

Рыянан, якая даглядала памерлага, паднесла

*Пераклад
з ангельскай –
Кацярыны
Крывашэйцавай.*

шчарбаты край кубка да мёртвых вуснаў. Пад рэбрамі нешта білася, але наўрад ці сэрца. У мёртвых сэрца ня б'еца. Раней, пакуль ён ляжаў і чакаў сваёй чаргі на абмерваньне і фармалін, Рыянан разрэзала яму грудзі кніжным сцізорыкам, выняла сэрца і ўставіла гадзіньнік. Да яго данеслася, як яна ўжо трэці раз кажа: Выпі малачка, смачнае. І адчуўшы кіслы смак малака ў роце і пяшчотны дотык яе рукі да ілба, ён зразумеў, што не памёр. Ён жывы. На вялізных абшарах месяцы перацякалі ў гады, замыкаючы кола спустошаных дзён.

Калаган меўся сёньня сесьці і паразмаўляць з ім. У галаве гучалі галасы – ён чуў, як змагаюцца Калаган і Рыянан, пакуль не заснуў, паспытаўшы крывавага смаку словаў. Рукі наліліся стомай. Ён сумна разважаў пра сваё даўгое белае цела, праз бакі якога праступілі рэбры. Калісьці рукі трымалі іншую далонь. Калісьці яны высока падкідвалі мяч. Цяпер яны мёртвыя. Ён мог запусціць іх у валасы, ці нерухома скласці на жывице, ці даць ім заблукаць у лагчыне паміж грудзямі Рыянан. Што ні рабі – усё адно. Яны такія ж мёртвыя, як стрэлкі гадзіньніка, і рухаюцца гэтаксама механічна.

Можа, зачыніць вакно, пакуль не пацяпле? – прапанавала Рыянан.
Мне ня холадна.

Ён сказаў бы ёй, што мёртвыя не адчуваюць ні холаду, ні цяпла, што пад покрыва да яго не прабрацца ні сонцу, ні ветру. Але яна толькі ўсыміхнулася б па-доброму, як яна ўмее, і, пацалаваўшы яго ў лоб, спыталася б: Пітэр, што на цябе найшло? Прыйдзе час – ты абавязкова акрыяеш. Прыйдзе час – ён, юнак-здань, будзе блукаць пагоркамі Джарвіса і чуць, як людзі кажуць: Гэта прывід Пітэра – паэта, які стаў мерцьвяком задоўга да съмерці.

Раніцай Рыянан, падаткнуўшы яму пад плечы прасьціны, пацалаўала яго, каб прачынаўся, і прыбрала шчарбаты кубак.

Нехта пэндзлем правёў каляровую рысу пад сонцам і аблімаваў яго плоймаю колаў. Съмерць вострыць касу, але ў гэты летні дзень ня будзе скошаная ніводная жывая съцябліна.

Хворы чакаў госьця. Пітэр чакаў Калагана. Пакой утвараў асобны сусьвет. Ягоная планета доўжыла свой рух, над ёй узыходзіла сонца, і заходзіў месяц. Калаган – заходні венер, а Рыянан, як венер з Таіці, разьвейвала прынесены з заходу холад.

Ён паклаў рукі на галаву – камень на камяні. Голос Рыянан ніколі ня быў такім чужым, як тады, калі яна называла кісле малако смачным. Яна – ці не вар’ятка, якая ўпрошвае любага скінуць з сябе строй съмерці? Уначы хтосьці павымаў з яго ўсё, апроч механічнага сэрца. Гэтае, пад панцырам рэбраў, – не ягонае, і не ягоная жылка пульсue ў назе. Яго рукі не маглі болей ні зварухнуцца, ні атуліць дзяўчыну, ні захінуць яе ад вятроў і ліхіх людзей. Ва ўсім съвеце не было нічога больш чужога за ўласнае імя. А паэзія – нізка словаў, нацягнутая на жэрдкі. З камечыкаў гукаў вусны ляпілі словаў.

Для мёртвага няма заўтра. Ён ня думаў, што пройдзе нач, мінуць мроі – і жыцьцё праразьце зноў, нібы кветка праз шчыліны труны.

Вакол яго агромністы пакой. З рамак зірнула падманнае падабенства жаночых ablіччаў. Вось твар маці, зжайцелы авал у аблімоўцы

старога золата і ценъкіх валасоў. Далей – нябожчыца Мэры. Як моцна ні дзьме Калаган, съценам абапал Мэры ніколі ня ўпасьці. Ён згадаў, якой яна была, як казала: Пітэр, дарагі, Пітэр. Згадаў усьмешку ў вачах.

І згадаў, што не ўсьміхаўся з той самай начы – ужо сем гадоў. Тады сэрца скаланула так, што ён упаў як падкошаны. Тады заход, неверагодны заход сонца вяртай сілы. Па-над дахам, па-над узгоркамі пра-плывалі поўні, за вясной надыходзіла лета. Як ён увогуле жыў, пакуль гучны крык Калагана не садзьмуў са съвету павуту, а Мілісэнт не ахінула яго сваім хараством? Ды мёртвым ня трэба сяброў. Ён глянуў пад прыадчыненае вечка труны. У яго ўтаропіўся нехта васкова-бледны, выпрастаны і скачанелы. Зьняўшы манеты з мёртвых вачэй, ён зазірнуў ва ўласны твар.

Множцеся, пясок да пяску, крычаў ён, пакуль я ня зъдзьмуў вашыя гліняныя хацінкі адным подыхам. Калі зьявілася Мэры, паміж чарадою дзён была толькі боскасць, якой ён яе атачыў. Ягонае дзіця ва ўлоньні Мэры забіла яе. Ён адчуў, як цела стала бязважкім, і людзі – раней лёгкія, як пушынкі – цяпер ступалі каванымі абцасамі праз яго і па ім.

Ён заплакаў: Рыянан, Рыянан, хтосьці падхапіўся і ўдарыў мяне ў бок. Кап, кап, сочыща кроў. Рыянан, загаласіў ён.

Яна хуценька ўзынялася па лесьвіцы і стала выціраць яму сълёзы са шчок рукавом сукенкі.

Раніца высьпявала ў велічны поўдзень, а ён усё ляжаў і ня рухаўся. Рыянан прыходзіла і сыходзіла. Калі яна схілялася над ім, ён адчуваў ад яе сукенкі пах малака і канюшыны. З нечаканым зъдзіўленнем сачыў ён, як спакойна яна рухаецца па пакоі, як змахвае пыл з нябожчыцы Мэры ў рамцы. Падумалася, што з такім самым зъдзіўленнем мёртвия сочаць за рухамі жывых, заўважаюць румянак на скуры. Ёй бы съпяваць, праходзячы ад каміну да вакна, расстаўляючы рэчы па месцах, ці гусьці бы пчолка за працай. Але калі б яна загаварыла, ці засымяялася, ці пастукала пазногцямі аб тонкі метал падсьвечнікаў, каб той азваяўся меладычным звонам, ці калі б пакой раптам напоўніўся птушынным гоманам, ён бы расплакаўся зноў. Яму падабалася глядзець на нерушныя хвалі пасьцелі, уяўляць сябе выспай дзе-небудзь у паўднёвым моры. На гэтай высьпе, багатай дзівоснымі расылінамі, улетку з дрэваў зьвісалі прарослыя з зернейкаў плады, крыху драбнейшыя за яблыкі. Варта падзьмуць акіянскім вятрам – і яны ападауць на зямлю, каб стаць спажывай для сылімакоў.

Думкі пра выспу з паўднёвымі пячорамі нагадалі яму пра ваду. Яму нясьцерпна хацелася вады. Сукенка Рыянан шамацела ціхім плёскатам вады. Ён паклікаў яе, дакрануўся да ліфу сукенкі і адчуў у руках ваду. Вада, сказаў ён, і распавёў ёй, як яшчэ хлопчыкам ляжаў на скалах і лавіў пальцамі халодныя формы на паверхні вады. Яна прынесла і трymала шклянку з вадой на ўзоруні ягоных вачэй, так што ён бачыў пакой скрозь вадзянью заслону. Ён ня піў, і яна адставіла шклянку. Ён уяўляў прахалоду на дне мора. Цяпер, па летнім поўдні, ён ізноў жадаў, каб вада атуліла яго з усіх бакоў, каб быць ня выспай над вадою, а зялёной купінкай у вадзе, што азіраеца ў мораку пячоры. Ён шукаў якіх-небудзь халодных словаў і склаў радок пра аліўкавае дрэва, якое

расло на дне возера. Але гэтае дрэва было дрэвам словаў, а возера рыфмавалася з іншым словам.

Сядзь пачытай мне, Рыянан.

Пасыль таго, як ты паясі, сказала яна і прынесла яму есьці.

Ён ня думаў, што яна спусцилася на кухню і ўласнымі рукамі згатавала яму вячэрү. Яна праста пайшла і вярнулася з ежай, як дзева са Старога Запавету. Яе імя нічога ня значыць. Проста халодны гук. Дзіўнае імя з Бібліі. Такая ж жанчына абмывала цела, зънятае з дрэва. Яе халодныя пальцы, быццам дзесяць блаславенъняў, дакраналіся да ранаў. Ён мог крыкнуць ёй: Пакладзі мне пад руку пахкія зёлкі. Намасыці мяне сваёй духмянай сылінай.

Нарэшце яна села побач і спыталася: Што табе пачытаць?

Ён паціснуў плячыма – яму ўсё адно, што чытаць, абы толькі слухаць яе і ні пра што ня думаць, апрач пераліваў яе голасу.

Ах! Ціха лягу долу я, пачые галава,

У ціхім съне, съмяротным съне, і ціхі даляціць

Гук голаса Таго, хто йдзе праз вечаровы сад.

Яна дачытала да таго, як Чарвяк запоўз на лісток Лілеі.

Съмерць ізноў скавала ўсё яго цела. Вочы заплюшчыліся.

Не было супакаення – ні ад болю, ні ад абрысаў съмерці, якія рабілі сваю звыклую справу нават у цемры пад цяжкімі вечкамі.

Пацалаваць, каб ты прачинуўся? спытаў Калаган. На руку Пітэра лягla яго халодная рука.

І цалавалі ўсе пракажоняя, адказаў Пітэр і падзвіўся сэнсу сваіх словаў.

Рыянан заўважыла, што ён болей ня слухае, і ціхенька выйшла.

Застаўшыся адзін, Калаган нахіліўся над ложкам і пацягнуўся падушачкамі пальцаў да вачэй Пітэра. Ноч прыйшла, сказаў ён. Куды мы пойдзем?

Пітэр ізноў расплюшчыў вочы і ўбачыў выцягнутыя пальцы і съвечкі, якія палымнелі быццам макавыя галоўкі. Нейкі страх і разам з тым дабрадаць ахінулі пакой.

Нельга, каб згасль съвечкі, падумаў ён. Трэба съятло, съятло, съятло. Нельга, каб дагарэў knot, і аплыў воск. І ўдзень, і ўначы гэтыя тры съвечкі, як тры дзяўчыны, павінны чырванець каля ложку. Тры дзяўчыны павінны ахоўваць мяне.

Першы агенчык страпянуўся і згас. Над другім і трэцім стуліў шэрыя вусны Калаган. Пакой патануў у цемры. Куды мы пойдзем? спытаў ён, але ня стаў чакаць адказу, скінуў з ложка прасыціны і ўзыняў Пітэра на руکі. Пітэр тварам дакрануўся да ягонага прыемна вільготнага паліто.

О, Калаган, Калаган, прагаварыў Пітэр, прыціснуўшыся вуснамі да чорнае тканіны. Ён адчуваў, як рухаецца цела Калагана – як напружваюцца і расслабляюцца цягліцы, як выгінаюцца плечы, як адштурхваюцца ногі ад зямлі, што імкліва бяжыць прэч. Вечер з глыбінай скрозь гліну і вапну працінаў да самага закрытага твару. І толькі калі па съпіне шарганулі галіны дрэваў, ён зразумеў, што голы. Каб не

закрычаць, ён цесна съцяў вусны над вільготнай плоцьцю. Калаган таксама быў голы, як толькі народжаны.

Ці ж мы голыя? У нас – нашыя косьці, скура і плоць. У тваіх вала- сах – стужка крыві. Не палохайся. Твае съцёгны – пад покривам вен. Съвет праносіўся паўз іх, вецер не суняўся, страсаочы ў месяцовым съятле плады бітвы. Пітэр пачуў птушынья съпевы, але не такія, як выводзілі птушкі на падваконьні яго спачывальні. Птушкі былі съля- пыя.

Ці ж яны съляпыя? спытаў Калаган. У іхніх вачах – цэлы сусьвет. У іх посьвісьце – чорнае і белае. Не палохайся. Пад яйкавым шкарлу- піньнем – ясныя очы.

Ён раптам спыніўся, трymаючи на руках лёгкага, як пушынка, Пітэра, і ціха паклаў яго долу – на зялёны лапік зямлі. Пад цяжарам скрыў- леных дрэваў і травы далёка-далёка цягнулася даліна – туды, дзе з цемры на пупавіне зьвісаў месяц. З навакольных лясоў пачулася рэз- кае клацањне зброі і зоркападам пасыпаліся фазаны. Але хутка нач зноў напоўнілася моўчай, съцішыла храбусьценьне апалых галінак пад нагамі Калагана.

Пітэр, памятаючи пра хворае сэрца, прыклаў руку да грудзей, але не адчуў цела. Кончыкі пальцаў трымцелі ад току крыві, але венаў не было. Ён мёртвы. Цяпер ён ведаў, што мёртвы. Здань Пітэра, нябачна спавіўши здань крыві, стаяла на зямлі і дзівілася, як парахнене нач.

Што гэта за даліна? спытаў голас Пітэра.

Даліна Джарвіса, адказаў Калаган.

Калаган таксама мёртвы. Няўмольна асядае шэртань, але ні костка, ні валасок не зварухнецца.

Гэта не даліна Джарвіса.

Гэта даліна аголеных.

Промні месяцу съяцілі ўдвая, утрай ярчэй, асьвятлялі кару і карэнін, і галінкі дрэваў Джарвіса, жвавых лясных вошай, абрысы камяней і чорных мурашоў, што паўзылі пад імі, жвір у ручайніх, таям- нічныя травы, нястомных трупных чарвякоў пад былінкамі. Са сваіх нораў на схілах узгоркаў павылазілі пацукі і ласавіцы. Поўсьць іх была выбеленая месяцовым съятлом. Яны множыліся і біліся, і мкнулі ў даліну, каб упіцца зубамі ў глотку быдлу. Не пасьпела жывёла, з якой высмакталі кроў, упасьці, а ласавіцы – зъбегчы, як, узьняўшыся з гною на палях, на яе хмарай наляцелі мухі. Над аголенай далінай паплыў пах съмерці – на твары месяца разъдзымуваліся ноздры-горы. Цяпер за буйным быдлам пападалі авечкі, ля іх віліся мухі. Пацукі і ласавіцы прагна хапалі тушу, а потым адзін за адным, закусаныя авечымі блохамі, адкідаліся ад ранаў, што зеўралі ў поўсьці.

Пітэру падалося, што прайшло ўсяго імгненьне, як вецер падзьмуў мацней і пранізьлівей, скінуўши на траву тлустых мух, і зынёс у адную гурбу сіметрычна абрэзеныя да костак мёртвия целы, і засыпаў іх зямлём. Цяпер косткі жывёлы зьнішчалі чарвякі і жукі, працавалі над імі кемна і апантана. Кветкі і пустазельле на больш няісных грудзях прараслі праз шчыліны колерам памерлага жыцця на маладым лісці. А кроў, што калісьці цякла ў венах, прабілася скрозь зямлю і бегла

крыніцай, жывіла на сваім шляху травінкі, абуджала занесеная ветрам насенъне.

Раптам усе ручайні зрабіліся чырвонымі ад крыві – сеткай з дваццаці зьвілістых венаў яны аблілі ўсе дваццаць палёў, поўных запеклага жвіру.

Пітэр-здань узрадавана ўскрыкнуў. У голай даліне было жыцьцё, жыцьцё ў гэтай галізьне. Ён бачыў ручайні, бачыў, як пульсует вада, як распускаюцца з мёртвых кветкі, і бачыў, як ад пралітай крыві набіраюцца падвойнай моцы карэніні і травы.

Але ручайні здрандзівель. Вусьце крыніцы скаваў подых съмерці. Тлен цёмным лёдам лёг на ваду. Святло, раней усевідущчае і рухавае, застыла ў месячовых промнях.

Жыцьцё ў гэтай галізьне, перадражні ѿ побач Калаган, і Пітэр ведаў, што ягоны прывід паказвае пальцам на мёртвую ручайні. Але пакуль ён казаў, а тое, чым у жывой плошчі стала сэрца Пітэра, заходзілася ад жаху, жыцьцё выбухнула са жвіру тысячай жыцьцяў, як вырываецца з улоньня цельца немаўляці. Ручайні ізноў пабеглі па сваіх рэчышчах, а месячовае святло з новым харастром лілося на даліну і падаўжалася цені, і выцягвала кратоў і барсукоў з зімовага сну ў неўміручую поўнач съвету.

Над узгоркам разьвідняеца, сказаў Калаган і ўзыняў нябачнага Пітэра на рукі. Світанак і праўда далёка разыліваўся па пустэльні Джарвіса, усё яшчэ голай пад бледным перадзаходным месяцам.

Калі Калаган пранёсься ўздоўж краю ўзгоркаў, праз лясы, над ваколіцамі, дзе віравала жыцьцё, дзе яго даганялі дрэвы, Пітэр усклікнуў ад радасці.

Ён пачуў съмех Калагана – як грукат грымотаў, падхоплены і ўзмоцнены ветрам. У ветры чуўся крык, з-пад зямлі ішло хваліванье. То пад карэнінем, то па верхавінах ашалелых дрэваў ён і чужынец беглі навыперадкі з пеўнем. Яны караскаліся пад і над паваленымі агароджамі святла і крычалі.

Слухай пеўня, закрычаў Пітэр, і прасыціны з ложку агарнулі яго ад самага падбароддзя.

Нехта пэндзлем правёў чырвоную рысу па ўсходзе. Аблімаваная прывідным колам поўня прасьвечвала праз воблака. Ён правёў языком па вуснах, якія раптам пакрыліся скурай і плоцьцю. У роце быў дзіўнаваты смак, як быццам мінулай ноччу, трыста начэй таму, ён выціснуў усё дашчэнту з макавай галоўкі і выпіў, і заснуў. У свядомасці ўспыла старая пагалоска пра Калагана. Ад світаньня да зъмярканьня ён распавядаў пра съмерць, бачыў матылька, завабленага съвечкай, чуў съмех, які ня мог быць звонам у вушах. Певень закрычаў ізноў, і съвіснула птушка, як каса над жытам.

Рыянан ступіла ў пакой. Рыянан з аголенай вабнай шыяй.

Рыянан, папрасіў ён, вазьмі мяне за руку, Рыянан.

Яна ня чула. Стаяла над ложкам і глядзела на яго з непераадольным смуткам.

Вазьмі мяне за руку, сказаў ён.

Навошта ты накрываеш прасыціной мой твар?

МАПА КАХАНЬЯ

Тут і жывуць, сказаў Сэм Рыб, здвоеная звяры. Ён паказаў на мапу Кааханьня, квадратную мапу з марамі і высцамі, дзіўнымі кантынентамі з цемрай лясоў па краях. Здвоеная выспа на лініі экватару была на дотык як пашкоджаная ваўчанкай скура, і зноўку хвалявалася вада ў крывавым моры навокал. Тут аб сьпякотныя берагі разъбівалася прылівам семя, множыліся пясчынкі, міналі сезоны. Запал бацькавага лета зъмяняўся восеньню й першымі назубінамі зімы, пакідаючы выспу спараджаць са сваіх лагчынаў вятры на ўсе чатыры бакі.

Тут, сказаў Сэм Рыб, заглыбіўши пальцы ва ўзгоркі маленькай высipy, жывуць першазвяры кааханьня. І тут, ён ведаў, нашчадкі першакааханьня зъмешваліся з поўнай маладой моцы травой, з уласным дыханьнем і сокам, жывіўшым першыя стогны кааханьня, якія да самай вясны не знаходзілі нярвовага водгуку ў спараваных былінках.

Бэт Рыб і Рубэн заўважылі абапал высipy зялёнае мора. Яно прабівалася праз зямныя разломы, як хлопчык – праз першыя ў жыцьці пячоры. На марскім дне яны заўважылі накід – касьцяк каналаў, якія злучалі выспу першазвяроў з багнай. Засаромленая набрыняльнымі балотнымі расылінамі, атрамантава-атрутным булькаценнем і спараваньнем у траве і глеі, дзеци пачырванелі.

Тут, сказаў Сэм Рыб, пануюць два цыклоны. Ён правёў пальцам па ледзь накрэсленых трохкуніках двух вятроў, па вуснах двух херувімаў у кутах. Цыклоны рухаліся ў адным напрамку. Яны насамоце паўзылі над гідкімі выпарэніямі дрыгвы, узрадаваныя ценем прынесеных імі залеваў і сьнегападаў, шумам сваіх подыхаў і асалодай першых жаданьняў. Цыклоны, як хлопец з дзяўчынай, ішлі па мітусыльным съвеце – пад імі стомлена гнала хвалі штармавое мора, а хмары разъляталіся разьюшанымі шматкамі, натыкнуўшыся на заслону золкага ветру.

Вярніцеся, робленая блудныя дзеци, у бацькоўскую лабараторию, прамовіў Сэм Рыб, тлустае цяля ўжо ў прабірцы. Ён адзначыў зъмену месца: атрамантавыя лініі цыклонаў паасобку перасякалі глыбокае мора і другі разлом паміж кааханьнясъветамі. Херувімы падзымулі мацней. Нястрымныя вятры і пырскі супаднага мора ляцелі ўсё далей і далей, пакуль цыклоны не запыніліся на перашыйку, што злучаў дзве зямлі ў адно. Два слупы з мільёнаў спарышоў-пясчынак зъліваліся, як паказвалі рыскі мапы, у адзінную стыхію. Але атрамантавыя стрэлкі адкідвалі іх назад. І ўжо дзве зъняможаныя вежы, узмакрэлыя ад жарсьці, млелі ад жаху першага злучэння – два бляклыя цені мкнулі над зямлём.

Бэт Рыб і Рубэн ускараскаліся на пагорак, які азіраў вокам-камянем стракатую даліну. Узяўшыся за руکі, яны напываючы зьбеглі з пагорку і скінулі гетры на вільготную траву першага з дваццаці палёў. У даліне жыў дух, які будзе над ёю лунаць і калі ўсе ўзгоркі і дрэвы, усе скалы і ручайні пахавае съмерць з Захаду. Тут, на першым полі, сотні гадоў таму апантаны Джарвіс апладніў сваім семем улоньне без-

валосай дзяўчыны, якая прыблукала здалёк і спазнала з ім сутаргі ка-
ханьня.

Вось і чацвёртае поле – дзівоснае месца, дзе памерлыя выходзяць
з халодных магілаў і выкідаюць няпэўнымі нагамі п'янія каленцы,
ці б'юцца на плыніах зрынутыя анёлы. Дух чацвёртага поля сядзіць
глыбока ў зямлі – там, куды нават съляпія карані не зарываюцца за
сваймі самкамі – але ўздымаецца з цемры, вырываючы бездань і змрок
з сэрцаў усіх, хто крочыў далінаю дваццаць ці болей міляў ад самых
гор.

Дабегшы да дзясятага – сярэдняга – поля, Бэт Рыб і Рубен грукалі
ў дзъверы хатак і пыталіся дарогі да першай выспы сярод пагоркаў
каханьня. Яны пастукаліся з чорнага ўваходу. У адказ – як папярэ-
джаньне – напятая цішыня.

Узяўшыся за рукі, яны беглі басанож праз астатнія дзесяць палёў
да вод Ідрысу, дзе вецер разносіў пах водарасьцяў, а дух даліны аб-
мывала марскім дажджом. Але спусьцілася ноч, паклаўшы руку на
сьцягно, раку ахутаў туман, і прывідныя абрыйсы, наблізіўшыся
ўшчыльнью, зъмянілі форму. Сілуэт выспы ў атачэнні цемры – у
палове мілі ўверх па рацэ. Бэт Рыб і Рубэн цішком падкраліся да краю
вады, што лёгка плёскала хвялемі. Убачылі, як сілуэт расце,
разамкнулі рукі, скінулі з сябе летнюю вопратку і пабеглі, голыя, у
ваду.

Уверх па рацэ, уверх па рацэ, прашантала яна.

Уверх па рацэ, сказаў ён.

Плынь схапіла іх за ногі і панесла ўніз па рацэ. Але яны адолелі яе
і паплылі да выспы, што ўзвышалася на даляглядзе. Тут з дна ракі
ўзьняўся глей і засмактаў ногі Бэт.

Уніз, закрычала яна, спрабуючы вырвацца.

Рубэн, спавіты водарасьцямі, змагаўся з шызымі пасмамі, што ха-
целі зьвязаць яму рукі, і вяртаўся за ёй да берага, да прыморскай да-
ліны.

Але Бэт плыла, і вада казытала яе, вада авалодвала ёю.

Каханая, усклікнуў Рубэн, узбуджаны казытаньнем вады і доты-
камі водарасьцяў.

І калі яны выйшлі голымі на дваццатае поле, яна прашантала: Ка-
ханы.

Спачатку страх адштурхнуў іх адно ад другога. Яны нацягнулі
адзеньне проста на мокрае цела.

Праз палі, сказала яна.

Праз палі, да пагоркаў, да горнага прытулку Сэма Рыба. Але дзеци,
як зъняможаныя вежы, беглі больш ня разам, а кожны сам сабою. Раз-
гублена пазіралі на глей, зачырванеўшыся ад першага дотыку водаў
тумановае выспы.

Тут і жывуць, сказаў Сэм Рыб, першазвяры каханьня. Дзеци слухалі
ў ранішній прахалодзе, надта напалоханыя, каб узяцца за рукі. Ён ізноў
дакрануўся да ўзгорку пад выспай і паказаў, як ссунуўся касцяк ка-
налаў, якія злучалі гразь з гразьню, зялёнае мора з цямнейшым, і зылівалі

ўсе каханьнепагоркі і выспы ў адно. Тут злучаюцца травы, злучаецца лісьце і зерне, сказаў Сэм Рыб, і падзеленяя воды злучаюцца і злучаюць. Сонца з травою і лісьцем, пясок з вадой, вада з маладой травой злучаюцца і злучаюць адно з адным дзеля нараджэння і гадавання Зямлі. Сэм Рыб злучыўся калісьці з юнай жанчынай, як Дзядзька Джарвіс са сваёй безвалосай. Ён злучыўся з жаноцкай вадой дзеля нараджэння і гадавання дзіцяці, якое чырванела праз яго. Ён адзначыў, як блізка да багны ад здвоеных першазвязроў, чарады здвоеных звязроў пад пагоркам – такім, як Дзядзькаў пагорак, які ўначы насупіўся і захінуўся камянямі. Дзеци парэзалі ногі аб Дзядзькаў пагорак, бо пантофлі і гетры назаўжды засталіся ў траве на першым полі.

Думкі пра пагорак супакоілі Бэт Рыб і Рубэна. Яны чулі ад Сэма, што пагорак першавыспы стаў на схіле мяккі як поўсьць, ці гладкі як лёд пад санкамі. Яны ўзгадалі ўчараашні баязльвы спуск.

Баязльвы пагорак, сказаў Сэм Рыб, зъдзічэў ад узыходжання. Атачэньне юначага пагорку – белая съцежка з каменіні і лёду са сълядамі сылізгання ног ці санак дзяцей, якія спускаліся ўніз. Іншая съцежка ўзьбіралася ад падножжа ўверх па лініі чырвоных камянёў і крывавых адзнак патрэсканых съядоў уздымайушыхся дзяцей. Спуск быў мяккі як поўсьць. Прэ паразу на першым полі непакораны ўзорак захінуўся вострай бранёй камянёў.

Бэт Рыб і Рубэн, нямаючы сілаў забыцца пра згорбленыя валуны і каменічкі ў траве, першы раз за дзень паглядзелі адно на аднаго. Сэм Рыб стварыў яе і выляпіў бы і яго па падабенстве, стварыў і сплёў бы дзячыну і хлопца разам як дзьве ліяны, што сягаюць з выспы і там зыліваюцца ў адзіную моц. Ён нагадаў ім пра глэй, але не палохаў. А сівия пасмы водарасцяй павыдзіраныя, каб ніколі болей не варушыцца ў руках плытуна. Скончыўся дзень узыходжання. Заставяся першы спуск, пагорак на мапе кахання і дзьве галінкі з каменю і алівы ў руках дзяцей.

Робленыя блудныя дзеци ўначы вярнуліся ў горны прытулак – праз склепы і пакоі яны ўзыняліся на гарышча, злучылі руکі і, шчасльвия, сузіралі зорны дах. Перад імі ляжала стракатая даліна. Травой дваццаці палёў сілковалася быдла – начныя жывёліны ѹшлі паўз край ці плёхаліся ў цёплых водах Ідрысу. Бэт Рыб і Рубэн зъбеглі з узорку і як і раней адчулі пад ногамі пяшчотныя каменічкі. Хутчэй, толькі вечер у вушах, яны імчалі з Джарвіскага схілу. Да іхніх трапяткіх ноздроў даляталі марскія пахі з поўначы і з поўдню, дзе мора няма. Дзеци съцішлі бег і апынуліся на першым полі на краі даліны, каб адшукаць свае гетры, пакінутыя якраз у каровіным капыце ў траве.

Яны нацягнулі гетры і пабеглі далей па прытаптанай траве.

Дзеци спыніліся. Доўжылася месцовая ноч. З самага краю цемры пачуўся голас.

Сказаў голас, Вы – дзеци кахання.

Дзе ты?

Я – Джарвіс.

Хто ты?

Тут, мае даражэнкія, тут, на краі, разам з вядзьмаркай.
 Але дзеци ўсяклі ад голасу на краі цемры.
 Вось і другое поле.
 Яны спыніліся, каб адыхацца, і пад ногі ім з віскатам кінулася ласавіца.

Трымайся мацней.

Будзем тримацца мацней.

Сказаў голас, тримайцесь мацней, дзеци кахрання.

Дзе ты?

Я – Джарвіс.

Хто ты?

Тут, тут, лёг з дзевай з Далгэлэй.

На трэцім полі чалавек-Джарвіс каҳаўся з маладзенькай дзяўчынай, называў іх дзецымі кахрання і каҳаўся з яе зданью, з малочным пахам яе дыхання. Ён каҳаў калеку на чацьвёртым полі – доўга каҳаў яе зьнявежанае цела. Ён праклінаў аслупяnelых дзяцей, якія ўбачылі яго з паралізаванай кахранкай на пятym полі, якое аддзяляла чвэртку даліны.

Дзяўчына з Тыгэр Бэй схапіла Джарвіса і яе вусны адбіліся на яго шыі чырвоным разьбітым сэрцам. Гэта было шостае поле, пабітае бурый, дзе, вырываючыся з яе рук, ён спасыцігнуў іх цнатлівасць – дзьвиох красак, якія хістаюцца ў вуху сьвіньні. Мая ружачка, сказаў Джарвіс, але ад сёмага кахрання застаўся толькі пах на далонях, на яго чуйных пальцах, якія краналі Гламорганскую язву на восьмым краі. Дзяявітым разам яго абслугоўвала набожная жанчына з Манастыру Бэтэлева Сэрца.

На дзясятым, сярэднім, полі дзеци закрычалі – съвет хмызьняку дзесіцікроць адгукнуўся сярод ночы – вышэй, вышэй і ўніз.

Адказ пачуўся глыбока ўначы, калі шматгалосьце адзінага голасу спачувальна адказала на двугалосае запытанье, звон якога – вышэй, вышэй і ўніз – лунаў у паветры.

Мы – Джарвіс, сказаў галасы, Джарвіс ляжыць у хмызьняку, у абдоймах жанчыны, зялёнай юнажкі, безвалосай, на каленях у манашкі.

Дзеци слухалі, як яны пералічылі сваіх кахраных. Бэт Рыб і Рубэн пачулі дзесяць прароцтваў і палахліва адступілі. Праз астатнія палі, на шэпту апошніх дзесяці кахранняў, на голас старога Джарвіса, сівога ў змроку перадсвітальных ценяў, яны імчалі да Ідрысу. Выспа зьзяла, плёскала рэчка, і кожны подых ветру трывожыў роўнядзь вады, як лашчыў цела. Ён зьняў з яе летнюю вопратку. Яна ўзыняла рукі, быццам лебедзь крылы. За ёю стаяў аголены хлопец. Яна павярнулася й адчула, як ён уваходзіць у зыбкія хвалі за ёю съследам. Недзе ззаду абарваўся бацькаў голас.

Уверх па рацэ, паклікала Бэт, уверх па рацэ.

Уверх па рацэ, адазваўся ён.

Гэтай ноччу толькі ўсялія воды на мапе абмывалі берагі выспы першазьвяроў, белай у маладзіковым съятле.

